

Партфоліа

Праекты & Прадукты

**ЛАБАРАТОРЫЯ РАСПАЗНАВАННЯ І СІНТЭЗУ МАЎЛЕННЯ
АБ'ЯДНАНАГА ІНСТИТУТА ПРАБЛЕМ ІНФАРМАТЫКІ
НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ**

ЮРАСЬ ГЕЦЭВІЧ

Загадчык лабараторыі, кандыдат тэхнічных навук

+375 17 379 27 73, +375 29 681 52 53

Yuras.Hetsevich@gmail.com, Yuras.hetsevich@newman.bas-net.by
<http://ssrlab.by>



Назва: Лабараторыя распазнавання і сінтэзу маўленьня АІПІ НАН Беларусі

Тып прадукта: сайт

Адрас: <http://ssrlab.by>

Мовы: беларуская, ангельская

Зроблена: дызайн (front-end), праграмная рэалізацыя (back-end), шматмоўнасць, праца над кантэнтам, запуск на серверы Замоўцы, паставнна падтрымка (permanent support, аўтаматычнае рэзерваванне праграмнага коду і дадзеных (automatic backup)



Назва: Міжнародная канферэнцыя па камп'ютарнай лінгвістыцы NooJ2015

Тып прадукта: сайт

Адрас: <http://nooj2015.ssrlab.by>

Мовы: ангельская

Зроблена: дызайн (front-end), праграмная рэалізацыя (back-end), шматмоўнасць, праца над кантэнтам, запуск на серверы Замоўцы, пастаянная падтрымка (permanent support)

The screenshot shows the homepage of the International NooJ 2015 Conference website. At the top, it displays the title "INTERNATIONAL NOOJ 2015 CONFERENCE" and the date "June 11-13, United Institute of Informatics Problems, National Academy of Sciences (UIIP, N.A.S.) – Minsk, Belarus". Below the title is a large group photo of the conference participants. A navigation bar at the bottom includes links for Home, Call, Committees, Programme, Registration, Tutorials, Practical Information, Contacts, and Photos.

Welcome!

The United Institute of Informatics Problems (UIIP) of National Academy of Sciences of Belarus and Speech synthesis and recognition laboratory, and the ELLIADÒ laboratory from the Université de Franche-Comté, organize the NooJ 2015 International Conference in Minsk, June 11-13 2015.

NOOJ: A SOFTWARE FOR LINGUISTS

NooJ is freely available and runs on Windows, Mac OSX, LINUX and UNIX. See www.noojinp.net to download NooJ, its manual, linguistic modules for over 20 languages as well as documentation, tutorials and reference.

The screenshot shows the "Places to See in Minsk" page of the website. It features a large group photo of the conference participants. A navigation bar at the bottom includes links for Home, Call, Committees, Programme, Registration, Tutorials, Practical Information, Contacts, and Photos.

Places to See in Minsk

Top 10 places to see in Minsk

1. CHURCH OF SAINTS SIMON AND HELENA

A photograph of a red brick church with a tall, ornate tower and a red roof, identified as the Church of Saints Simon and Helena.

Red Cathedral was built in 1908-1910 by a powerful landlord Edward Vajnilovich and his wife Olympia, in the memory of their deceased children – Symon and Alena. Some say that the reason why old man donated 100 000 rubles for building that place, was when Symon died and Alena was on a death bed, she asked her father to build a

Назва: Беларускі архіў вуснай гісторыі

Тып прадукта: сайт

Адрас: <http://www.nashapamiac.org>

Мовы: беларуская, ангельская

Зроблена: абнаўленне дызайну (re-design of the front-end), перапрацоўка структуры і меню

The screenshot shows the homepage of the Belarusian Oral History Archive. At the top, there is a large banner featuring a historical photograph of a man in a military uniform and a woman in a dress, with a yellow speech bubble containing the text 'Беларускі архіў вуснай гісторыі'. Below the banner, a quote by M. Ulaščik is displayed: 'Трэба пра кожнага, хто зрабіў хайц б ёробязь, ведаць, захаваць памяць...' followed by 'M. Улашчык'. A navigation bar below the banner includes links for 'Падзеі', 'Архіў', 'Разделы', 'Рубрыкі', 'Літаратура', and 'Аб праекте'. The main content area features several sections: 'Шаноўнае спадарства!' with a film reel icon; '«Перамога будзе... Пытанне, хто да гэтага дажыве!»' with a black and white photo of a crowd; and 'Конкурс адукацыйных праектаў ад Лятучага' with a small logo. On the right side, there is a sidebar with social media icons for RSS, Facebook, and VK, and a search bar labeled 'Пошук у архіве'.

This screenshot shows a specific page from the website. The title at the top is 'Гісторыя Мінска і яго ваколіц у памяці сведак часу'. The left sidebar contains a list of sections: '1. Вядомыя гараджане і Мінск', '2. Старыя прадмесці горада' (selected items: Грушы́нка, Добра́я Мы́слі, Козы́рава, Ліхаўка, Пляшчанка, Раманаўская Слабада, Серабранка, Старожо́ўка, Татарская Слабада, Ту́нінка, Уборкі), and '3. Вёскі, што ўйшлі ў склад Мінску' (selected items: Веснінка, Карзюкі, Лошица 1-я, Лошица 2-я). The main content area features a large historical photograph of a wooden building with a red roof, and a smaller image of a narrow, arched passageway with brick walls and metal gates.

Назва: Платформа для апрацоўкі тэкставай і гукавой інфармацыі для розных тэматычных даменаў

Тып прадукта: сайт

Адрас: <http://corpus.by>

Мовы: беларуская, ангельская

Зроблена: праграмная рэалізацыя сэрвісаў апрацоўкі тэксту, гуку, маўлення (back-end) з апісаннямі; дызайн (front-end), праграмная рэалізацыя платформы (back-end), шматмоўнасць, праца над кантэнтам, запуск на серверы Замоўцы, пастаянная падтрымка (permanent support), аўтаматычнае рэзерваванне праграмнага коду і дадзеных (automatic backup); методыка адаптыўнага знаёства з камп'ютарнай лінгвістыкай

The screenshot shows the Belarusian version of the corpus.by platform. At the top, there is a logo consisting of blue diamonds forming a stylized 'X' shape, followed by the text "computational text & speech platform" and "corpus.by". Below the logo, a subtitle reads "ПЛАТФОРМА ДЛЯ АПРАЦОЎКІ ТЭКСТАВАЙ І ГУКАВОЙ ІНФАРМАЦЫІ ДЛЯ РОЗНЫХ ТЭМАТИЧНЫХ ДАМЕНАЎ". The interface includes a navigation bar with filters: "Фільтр: ВЫЧЫТКА", "ПІСЬМЕННИК", "ЛІНГВІСТ", "ПРАГРАМІСТ", "РОЗНАЕ", "УСЕ" (highlighted in blue), "Парадак: А-Я", "Я-А", "ЛАГІЧНЫ", and search icons. A sorting dropdown shows "Sorting: A-Z", "Z-A", and "LOGICAL". The main content area displays a 4x4 grid of tools:

Абразка выяў	Агучаны электронны граматычны слоўнік	Апрацоўка невядомых слоў	Апрацоўка табліц
Вывучэнне англійскай мовы	Вызначэнне часцін мовы	Генератар алфавітна-предметнага паказальніка	Генератар арфаэлічнага слоўніка
Генератар парадыгмы слова	Генератар спасылак на публікацыі	Генератар транскрыпцый	Генератар транскрыпцый праз API
Генератар інфармацыі аб сімвалах	Графічнае адлюстраванне алафонуў	Графічнае адлюстраванне алафонных фраз	Графічнае адлюстраванне контуру асноўнага тону

The screenshot shows the English version of the corpus.by platform. At the top, there is a logo consisting of blue diamonds forming a stylized 'X' shape, followed by the text "computational text & speech platform" and "corpus.by". Below the logo, a subtitle reads "COMPUTATIONAL PLATFORM FOR ELECTRONIC TEXT & SPEECH PROCESSING". The interface includes a navigation bar with filters: "Filter: PROOFREADING", "WRITER", "LINGUIST", "PROGRAMMER", "OTHER", "ALL" (highlighted in blue), "Sorting: A-Z", "Z-A", and "LOGICAL". A sorting dropdown shows "Sorting: A-Z", "Z-A", and "LOGICAL". The main content area displays a 4x4 grid of tools:

Allophone Frequency Counter	Allophone Plotter	Allophonic Phrase Plotter	Alphabetical Subject Index Generator
Alphabetizer	Character Frequency Counter	Character Frequency Counter	Character Information Generator
Homograph Identifier	Image Cropper	Language Tutor	Morse Code Converter
Music Recognizer	Orthoepic Dictionary Generator	Part-of-Speech Tagger	Pitch Plotter


Назва: Гісторыка-культурная пляцоўка «KROKAPP – персанальны аўдыягід па Беларусі»

Тып прадукта: сайт, мабільны Android дадатак

Адрас: <http://krokapp.by>

Мовы: беларуская, ангельская, руская

Задачы: дызайн (front-end), праграмная рэалізацыя Web-платформы (back-end), распрацоўка шматмоўнага кантэнту, запуск на серверы Замоўцы, пастаянная падтрымка (permanent support), аўтаматычнае рэзерваванне праграмнага коду і дадзеных (automatic backup); праграмная рэалізацыя мабільнага дадатку пад Android, публікацыя ў Google Play, правядзенне рэкламных кампаній



KrokApp

Беларуская

English

Русский

Excursion preferences

How much time do you have?

Excursion objects

- orthodox church
- catholic church
- lutheran church
- abbey
- castle
- palace

APPLY

Lida

Lida Castle



Lida Castle is a unique monument of the defensive architecture of the fourteenth century. In summer, theatrical performances and knights' tournaments take place here.

Назва: HOTEL NACIONAL VLORE

Тып прадукта: сайт

Мовы: ангельская, руская

Задачы: дызайн (front-end), праграмная рэалізацыя (back-end), шматмоўнасць, праца над кантэнтам, запуск на серверы Замоўцы, паставнная падтрымка (permanent support)





Назва: “INTON@TRAINER” праграмны комплекс навучання правільной інтанацыі маўлення

Тып прадукта: спецыялізаванае праграмнае забеспячэнне для навучання інтанацыі маўлення на розных мовах INTON@TRAINER, сайт

Адрас: <https://intontrainer.by/>

Мовы навучання: ангельская (брытанская), ангельская (амерыканская), руская, беларуская, кітайская, нямецкая

Выкананыя працы: праграмная рэалізацыя спецыяльнага праграмнага забеспячэння INTON@TRAINER; дызайн (front-end), праграмная рэалізацыя (back-end), праца над шматмоўным кантэнтам, запуск на серверы, пастаянная падтрымка (permanent support); дакументацыя




Назва: Гаворачы калькулятар

Тып прадукта: мабільная праграма

Адрес: https://play.google.com/store/apps/details?id=by.ssrlab.ssrlab_calc

Мовы: беларуская, ангельская

Зроблена: дызайн (front-end), праграмная рэалізацыя (back-end), праца над кантэнтам, выстаўленне на маркет Google Play, пастаянная падтрымка (permanent support).



Назва: Аўдыягіды для міжнароднай выставы “Беларусь і Біблія”


Тып прадукта: праграмнае забеспячэнне вэб, android і ios аўдыягідаў; 6000

буклетаў фармату A5, вітальны банер 202 x 85 см

Адрас: <https://www.krokam.com/belarus-bible>

Мовы: беларуская, англійская, руская

Зроблена: дызайн (front-end), праграмная рэалізацыя Web-аўдыягіда (back-end), пераклад і карэктуванне шматмоўных тэкстаў, аўдыязапісы на 3 мовах, пастаянная падтрымка (permanent support), аўтаматычнае рэзерваванне праграмнага коду і дадзеных (automatic backup); праграмная рэалізацыя мабільнага дадатку пад Android, публікацыя ў Google Play; праграмная рэалізацыя мабільнага дадатку пад iOS, публікацыя ў iTunes; правядзенне рэкламных кампаній



Online version of the audio guide for the exhibition "Belarus and the Bible"

SECTIONS GALLERY ENGLISH

< Return to the choice of versions of the guide

Section 1 Biblical Backgrounds

Section 2 Dead Sea Scrolls and Related Ancient Manuscripts

Section 3 Papyri of the New Testament and Pages from Complete Bibles

Section 4 Medieval Manuscripts of the Bible


Назва: Партал камітэта па ахове здароўя Мінгарвыканкама

Тып прадукта: вэб-сайт

Адрас: <https://komzdrav-minsk.gov.by/>

Мовы: беларуская, англійская, руская

Зроблена: дызайн (front-end), праграмная рэалізацыя (back-end), пераклад і карэктаванне шматмоўных тэкстаў, кіраванне кантэнтам, пастаянная падтрымка (permanent support), абнаўленне структуры і меню, распрацоўка версіі для слабабачачых



News

Flu vaccination campaign 2019

14 October 2019

A flu vaccination campaign has been launched in Minsk. The readiness of health care organizations to carry out preventive vaccinations to subject populations has been ensured.

Union cards were solemnly handed freshmen of the medical college

7 October 2019

Union cards were handed trade-union group organizers freshmen of Belarusian State Medical College in solemn atmosphere on September 30, the correspondent of "Minsk-News" reports.

25.09.2019 a meeting of the Acting Chairman of the Health Committee of the Minsk City Executive Committee Charadnichenka D.U. was held

27 September 2019

with the workforce of the Health Institution "City Clinical Emergency Hospital" (attended by 122 people). Topical issues of financial and economic activity of the polyclinic were discussed.

[All News](#)



Assess the quality of services

Your opinion about availability and quality of medical care in clinical establishments of Minsk



Electronic inquiries

Electronic inquiries of citizens, including individual entrepreneurs and legal entities



Personal Consultation

Hours of individual consultations of the citizens with Chair, Deputy Chair and other officials


Назва: Партал 4-й гарадской клінічной бальніцы імя М.Я. Саўчанкі

Тып прадукта: вэб-сайт

Адрес: <https://4gkb.by/>

Мовы: беларуская, англійская, руская

Зроблена: дызайн (front-end), праграмная рэалізацыя (back-end), пераклад і карэктаванне шматмоўных тэкстаў, кіраванне кантэнтам, пастаянная падтрымка (permanent support), абнаўленне структуры і меню, распрацоўка версіі для слабабачачых з агучкай сінтэзатарамі маўлення па тэксле



SERVICES LIST

Input Service Title Search

Urology

Otolaryngology

Hemodialysis

Other services

Кантакты

Лабараторыя распазнавання і сінтэзу маўлення
Аб'яднаны інстытут праблем інфарматыкі Нацыянальнай акаадэміі навук Беларусі

Мы ў інтэрнэце

Сайт лабараторыі (www.ssrlab.by).

Старонка лабараторыі на афіцыйным сайце АПІ НАН Беларусі (http://uiip.bas-net.by/structure/l_rsr/index.php).



Сацыяльная сетка
(<https://www.facebook.com/ssrlab>)

Адрес

вул. Сурганава, 6, пакой 422, 430, 432
220012, г. Мінск, Беларусь

Тэлефоны

+375 (17) 379-27-73 (пакой 422)
+375 (17) 379-21-26 (пакой 430)
+375 (17) 379-25-22 (пакой 432)
+375 17 379 27 73, +375 29 681 52 53

Юрась Гецэвіч, заг.лаб., к.т.н.,
yuras.hetsevich@gmail.com, yuras.hetsevich@newman.bas-net.by

Факс

+375 17 379 21 75 (прыёмная Інстытута)

E-mail

yuras.hetsevich@newman.bas-net.by
ssrlab221@gmail.com